

ІНТЕЛЕКТУАЛЫ: ПА-ЗА МЕЖАМІ КАМПЕТЭНЦЫІ

Размова з Ігаром Бабковым

Ігар Бабкоў нарадзіўся ў 1964 годзе ў Гомелі, жыве ў Мінску. Беларускі філософ і паэт. Кандыдат філософскіх навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута філософіі НАН Беларусі, супрацоўнік Цэнтра перспектывных навуковых даследаванняў і аддкацыі ў галіне сацыяльных і гуманітарных навук (CASE) пры Еўрапейскім Гуманітарным Універсітэце ў Мінску. Заснавальнік і галоўны рэдактар часопіса «Фрагмэнты філязофіі, культуралёгіі, літаратуры» (1996–2002). Цяпер — галоўны рэдактар часопіса даследаванняў усходнеўрапейскага памежжа «Перекрестики». Аўтар кніг «Герой вайны за празрыстасць», «Адам Клакоўскі і ягоныя цені», «Філософія Яна Снядэцкага».

Андрэй Казакевіч: Ёсьць такое адчуванне, што галоўнай стратэгіяй шмат каго з інтэлектуалаў з'яўляецца сімуляванне рэвалюцыінасці дзеля стварэння ўласнай значнасці. Гэта тычыцца і «левых», і «правых» інтэлектуалаў. Напрыклад, Э. Валерстайн, відавочна, не быў бы цікавым без спецыфічнага ідэалагічнага запалу, які спалучаецца з чаканнямі, па-першае, прафесуры амерыканскіх універсітэтаў і, па-другое, вялікае аўдыторыі па-за межамі ЗША.

Ігар Бабкоў: Я б не пагадзіўся, што яны не мелі б ніякага поспеху — хутчэй, яны б мелі поспех у дастаткова абмежаванай аўдыторыі. Той жа Э. Валерстайн быў бы толькі акадэмічнай постаццю, можа, нават не страціў бы рэспектабельнасці, але нічога не значыў бы ў культуры па-за межамі чысціякі акадэмічнае сферы, сферы вытворчасці веды.

У сувязі з гэтым паўстае некалькі пытанняў. Першае — чаму інтэлектуалы ўвогуле выходзяць па-за межы сваёй кампетэнцыі? Тут мы гаворым пра інтэлектуала як пра эксперта, які штосьці «ведае». Але гэтага чамусыці аказваецца мала ў ХХ стагоддзі. Чамусыці інтэлектуалы ўвесе час імкніцца выходзіць за межы «вузкае кампетэнцыі» і займацца самымі рознымі рэчамі, уключна да вытворчасці ўтопіяў: той жа Валерстайн гаворыць, што, магчыма, у трэцім тысячагоддзі галоўнай задачай інтэлектуалаў стане вытворчасць ўтопіяў, прычым утопіяў тэхналагічных, прадук-

цыйных. Гэта, натуральна, ужо будзе не «Горад сонца» Кампанелы, а будзе магчымы сцэнар альбо сцежка, каб выйсці за межы дадзенасці.

Чаму такая незадаволенасць у інтэлектуалаў? Гэта зусім іншае пытанне. Ёсьць такая перасцярога, што сёння «сістэма» здольная ўсмактаць у сябе і перастрываваць любыя спробы бунту. У гэтым сэнсе тое, што робяць «левыя» інтэлектуалы, — гэта не рэвалюцыянізм, а хутчэй самакарэкцыя «сістэмы». А па-сапраўднаму радыкальныя спрабы, як той жа Гі Дэбор, могуць сапраўды скончыцца трагічна, калі людзі сапраўды спрабуюць радыкальна выйсці за межы сістэмы. Але калі інтэлектуал знаходзіцца ўсярэдзіне сістэмы, калі ён удзельнічае ў працы яе механізма, стварае пэўныя жанравыя тэксты, удзельнічае ў рытуалах, то прэтэндуваць на тое, што ён можа рабіць нешта рэвалюцыйнае, магчыма, і не варта.

А. К.: Але шмат хто з іх прэтэндуе на гэта, прынамсі, па стылі сваіх паводзінаў. Многія, асабліва «левыя», інтэлектуалы па інерцыі прapanуюць выхад з неспрыяльнай сітуацыі для «развіцця чалавечай цывілізацыі» праз змену, напрыклад, сістэмы залежнасці, эксплуатацыі і г. д. Ці можна тут казаць пра сфармаваны інтэлектуальны проект? Ці проблема ў публічнай сімуляцыі? Усе ж ведаюць, што гэта ўтопія не нясе пагрозы для сучаснае сістэмы ўладных дачыненняў.

I. Б.: Я думаю, што «разбурэнне сістэмаў» — гэта занадта моцныя рэчы. Я ўласна цяпер не бачу праекта. Хутчай заўважныя толькі ізаляваныя партызанская спробы падарваць надта сімуляцыйныя элементы сучаснага палітычнага парадку. Калі казаць пра практикі Н. Хомскага, то ён займаецца тым, што тыцкае пальцам у нейкія вельмі канкрэтныя факты, падзеі, сітуацыі, якія адбываюцца па-за мэйнстрымам, па-за бачаннем медыяў і г. д. Калі казаць пра С. Жыжэка, то ён толькі выкраивае крываудушнасць — заходні расізм, напрыклад. Ён гаворыць пра рэчы, якія ўсім ужо даўно вядомыя, але проста не знаходзіліся чалавека, які мог бы акадэмічна гэта сформуляваць і выкладзіці.

Так, як і да «Арыенталізму» Саіда, усе ведалі і разумелі, што ёсьць арыенталізацыя, арыенталізм, але ж толькі Саід зрабіў гэты контрдыскурс магчымым. Можа быць, гэта такая больш пачэсная і рэвалюцыйная задача — не прэтэндаваць на татальны злом «сістэмы» (таму што такога не бывае ў прынцыпе), а займацца легітымізацыяй контрдыскурсаў.

A. K.: А што такое «контрдыскурс»? На-
колькі несумяшчальным ён з'яўляецца з «ды-
курсам»?

I. Б.: Па-рознаму. Возьмем, напрыклад, сітуа-
цию ўсходнееврапейскую, беларускую, альбо
постсавецкую. На пачатку 90-х лічылася, што ўсе
падзяляюцца на лібералаў і нацыяналістаў. У гэ-
тым сэнсе, паколькі перавага тады была за лібера-
ламі, усе, хто не адносіў сябе да лібералаў, аўтама-
тычна залічваліся ў нацыяналісты. Ставілася зада-
ча не пачуць аргументы, рацыю, а выключыць,
вынесці гэтыя галасы па-за сферу публічнай ула-
ды. У прынцыпе, такое ўвесі час адбываеца пры
сутыкненні розных ідэалогій, стратэгій ды
публічных практикаў. Адбываеца ўзаемнае вы-
ключэнне апанента, патэнцыйнага суразмоўцы,
яго дэлегітымізацыя ў той альбо іншай ступені.
У такой сітуацыі «дыскурс» і «контрдыскурс»
практична не сумяшчальныя.

Але, з іншага боку, што засталося яшчэ
рэалізаваць, якую ўтопію, пасля еўрапейскай ма-
дэрнасці, якая рэалізавала ўсё, што змагла? І куды
вызвалаўца? Асноўная ідэя ўсіх рэвалюцыйных
праектаў — гэта ідэя вызвалення. Ці ёсьць прасто-
ра, куды яшчэ штосьці можна вызваліць?

A. K.: У межах Заходнай Еўропы гэта, можа, не так відавочна. Што тычыцца краінаў
трэцяга свету, то тут не складана знайсці
імкненне да вызвалення. Тут ёсьць універсалъ-
ныя праекты, ёсьць фразеалогія, накіраваная
на злом «сістэмы», — напрыклад, інтэлектуаль-
ныя плыні, звязаныя з ісламам.

I. Б.: Калі параўноўваць гэтыя дзве рэчы, тады мы мусім устрымазца як мінімум ад звыклых словаў еўрапейскага мыслення, такіх як «рэвалю-
цыя», «левы дыскурс» і ўсё такое, — гэта зноў на-
візывае інтэрпрэтацыю праз еўропацэнтрычныя
схемы — і гаварыць сапраўды пра розныя
цывілізацыйныя праекты, ці проста альтэрна-
тыўныя праекты цывілізацыі. Таму што тое, пра
што мы гаварылі раней, — гэта падзелы ў межах
еўрапейскай мадэрнасці.

A. K.: Калі зноў вярнуцца да Еўропы і Захаду, калі існуюць «левыя» інтэлектуалы, то існююць і «правыя». Якая розніца паміж імі? І ці няма ў вас адчування, што левы дыскурс значна больш легітымны, чым правы? І, з гэта-
га пункту гледжання, правыя з'яўляюцца знач-
на больш крытычнымі, чым левыя, а левыя
значна больш убудаваны ў сучасную сістэму
акадэмічнае ўлады.

I. Б.: Ну, інтэлектуальны пейзаж не заўжды і не паўсяоль выглядае падобным чынам. Калі браць амерыканскую сітуацыю, то там з левым дыскурсам ва ўніверсітэтах сітуацыя дастаткова праблемная. Існуюць выразныя адрозненні між левымі і правымі інтэлектуаламі. Левыя — гэта ўсё-такі пераважна акадэмічнае асяроддзе, пра-
вые ж інтэлектуалы гуртуюцца вакол палітычных
партыяў, палітычных практикаў, розных фунда-
цыяў, інстытуцыяў. Так званы «трэці сектар» у Амерыцы пераважна правы.

Калі браць французскую сітуацыю, там таксама існююць адрозненні паміж левымі і правымі, але калі параўнаць Алена з Бенуа з амерыканскім правым, то можа здацца, што гэта людзі з розных планет, яны презентуюць вельмі розныя стылі мыслення. Калі еўрапейская правыя спрабуюць паставіць над пытанне цывілізацыйны праект еўрапейскай ма-
дэрнасці з розных перспектываў, амерыканскія правыя яго абраняюць, яны за статус-кво. У залеж-
насці ад краіны, культуры, контэксту, на лаўках злева і справа могуць сядзець людзі з вельмі роз-
нымі праектамі. Хто, напрыклад, для Беларусі ле-
вые і правыя? Што, левыя — гэта Лёлік Ушкін,
а правы — гэта Павел Севярынец? А напрыклад,
беларускую сацыял-дэмакратыю ва ўсіх версіях
лічыць левым праектам не выдае.

Юрый Чавусаў: Я хацеў бы вярнуцца да пы-
тання пра сувязь паміж «рэвалюцыйным ду-
хам» інтэлектуалаў і сапраўднай рэвалюцый-
ной сітуацыі. У XIX стагоддзі рабочы клас
стаў класам пасля таго, як яго так назвалі, а
практикі началі працаваць з ім у той схеме
рэчаіснасці, якая была намалявана людзьмі ў
кабінетах. Наколькі магчыма штучнае ства-
рэнне рэвалюцыйнай сітуацыі ў інтэлектуаль-

ным сэнсе? Наколькі гэта магчыма зараз, і ўвогуле — ці такая схема мае права на існаванне?

I. Б.: Гэта істотнае пытанне, адказаць на якое вельмі складана. Таму што, з аднаго боку, назваць рэчы — гэта ўжо дастаткова радыкальная падзея. Даць імёны... Калі імёны дадзеныя, яны пачынаюць працаўцаў праз свядомасць людзей, і ў гэтым сэнсе сама рэчаіснасць пачынае змяняцца. Але, з другога боку, тая ж Ядвіга Станішкіс, якую зараз крытыкуюць за «тэорыю змовы», за аналіз постсавецкае рэальнасці ў Польшчы, належыць, скажам, да рэвалюцыйнай эліты тых інтэлектуалаў, якія працаўвалі з «Салідарнасцю». Яна шмат што зрабіла, каб назваць рэчы сваім імёнамі. Яе кнігі часоў «Салідарнасці», якія выдаваліся ў падзем’і, — класічны прыклад таго роду дзейнасці. Інтэлектуалы рыхтавалі рэвалюцыю, больш за тое, гэтая рэвалюцыя адбылася.

Але аналіз постсавецкае рэчаіснасці ў пэўным сэнсе пярэчыць гэтай ідэалістычнай схеме. Ядвіга Станішкіс у сваёй кнізе «Посткамунізм»¹ паказвае, што, сапраўды, на паверхні чалавечай свядомасці і, адпаведна, у карціне свету ўсё змянілася — гэта значыць, рэчы былі названыя па-іншаму, больш за тое, самі рэчы трансфармаваліся. Але на нейкім іншым узроўні засталася істотная структура працягласці і пераемнасці: тыя «новыя эліты», якія ў новай Польшчы ўжо называліся па-новаму, насамрэч паходзяць са старых наменклатурных колаў. І больш за тое, калі былі прааналізаваны архівы, аказалася, што з пачатку 80-х гэтыя «тупыя» наменклатурныя польскія колы актыўна рыхтавалі ў сваёй сферы тое, што потым назвалася рэвалюцыяй «Салідарнасці».

A. К.: Маецца на ўвазе, што яны рыхтавалі рэвалюцыю, ці проста здолелі хутка адаптавацца?

I. Б.: Паводле Станішкіс, яны гэта планавалі. Можа, з-за таго, што гэтая тэза гучыць вельмі дзёрзка, яе зараз шчыльна крытыкуюць. Яна спрабуе паказаць на фактах, калі былі заснаваныя першыя фірмы, праз якія пачаўся адток капіталу, калі ўся тая генерацыя сучасных польскіх палітыкаў прайшла стажыроўкі на Захадзе, каб, умоўна кажучы, навучыцца існаваць і працаўваць у новым асяроддзі. Ясна, што гэта пытанне гіпатэтычнае, дакладна адказаць на яго немагчыма. Але яно паказвае, што там, дзе на адным з узроўняў быў такі рэвалюцыйны выбух (на ўзроўні мовы, рыторыкі), — там на ўзроўні сацыяльнага і фінансавага капитала была, хутчэй, пераемнасць.

Ю. Ч.: Атрымліваеца, інтэлектуалы за-клікаюць як бы да ўтопіі, але рэалізацыя іх за-клікаў засвойваеца сістэмай і выкарыстоўва-еца як штуршок да ўласнага развіцця.

I. Б.: І далей, другі прыклад — «Дэмакратыя перыферый» Краснадэбскага². Гэта па-свойму працяг Станішкіс, бо ён апісвае сітуацыю пачатку рэвалюцыі. Калі рэвалюцыянеры, якія яе рыхтавалі, ахвяравалі сваім лёсам, кар'ераю, жыщём дзеля таго, каб змяніць рэальнасць, праз пэўны час зразумелі, што тыя людзі, супраць якіх яны змагаліся, насамрэч у новых фатэлях, на новых месцах, з новымі словамі (словамі, якія прыдумалі рэвалюцыянеры). Але тым не менш — гэта старыя людзі, якія паспяхова маргіналізуюць любую сістэмную крытыку. Калі ў часы камунізму сістэмная крытыка ішла справа, ад імя свабоды, рынку, а камуністы гэта маргіналізавалі, то цяпер, перасеўшы ў фатэлі лібералаў, яны так жа паспехова маргіналізуюць усіх сваіх апанентаў.

A. К.: А калі ўсю гэту схему прыклад да Беларусі, хто прыдумаў новыя назовы для рэчаў тут? Ці можна сказаць, што была нейкая «рэвалюцыйная» традыцыя, якая дала рэальнасці новыя імёны?

I. Б.: Калі казаць пра беларускую сістэму, то, можа быць, самае радыкальнае сутыкненне, як пісаў Акудовіч, — гэта супрацьстаянне нацыянальнага і сацыяльнага праектаў. Перамог, як вядома, сацыяльны. Што тычыцца класічнага ліберальнага праекта: свабода, дэмакратыя і рынковая эканоміка, — то ён так і не быў кантэкстуалізаваны ў дачыненні да Беларусі. Гэта значыць, ён гучаў занадта абстрактна, як універсальная задача. З большага, ні лібералы, ні нацыяналісты не здолелі назваць рэчы новымі імёнамі.

Ю. Ч.: Ці была перамога «сацыяльнага праекта» ў 1994 годзе рэвалюцыяй, ці контэррэвалюцыяй?

I. Б.: Я думаю, што гэта была рэвалюцыя.

Ю. Ч.: Гэта значыць, што той чалавек, які прыйшоў тады да ўлады, даў рэчам новыя імёны.

I. Б.: Альбо, прынамсі, прапанаваў уласную сістэму каардынатаў. Да 1994 года галоўная барацьба ішла паміж утапічна-кантэкстуальным нацыянальным праектам і занадта абстрактным ліберальным. Калі вы памятаеце, галоўнай тэмаю дыскусіі для лібералаў было змаганне са страшнымі «вузкалобымі нацыяналістамі». «Вузкалыя нацыяналісты» адказвалі на гэтыя выпады. Пакуль гэтыя дзве карціны свету змагаліся, адбы-

¹ Jadwiga Staniszkis. Post-communism: The emerging enigma. Warszawa, 1999. Другое выданне — Jadwiga Staniszkis. Postkomunizm: Proba opisu. Gdańsk: Słowo. Obraz. Terytoria, 2001.

² Zdzisław Krasnodebski. Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo. Obraz. Terytoria, 2003.

лася рэвалюцыя. Выключаныя масы не знаходзілі сябе ні ў воднай карціне свету. Вітаўт ды Сапега — гэта, як мінімум, для дзетак ці ўнукаў, развагі пра Еўропу, рынак ды супермаркеты гучалі занадта абстрактна.

Я ўсё ж такі згодны з тэкстам А. Казакевіча «Беларуская сістэма...»³, што ў 1994 годзе была рэвалюцыя, таму што паўставала карціна свету, якая не была падтрыманая нейкімі сістэмнымі рухамі. Дзіўна, хутчэй, тое, што ніхто гэты выклік не прыняў, гэта значыць, ніхто не прааналізаваў, што адбываецца з 1994 года. Усе засталіся сярод сваіх утопій: адны — сярод Вітаўтаў, іншыя — сярод супермаркетаў. І ніхто не сышоў у рэальную сацыяльную прастору і не пачаў аналізаваць.

А. К.: Усё ж такі, калі браць рэвалюцыю 1994 года, то, акрамя сацыяльнага і ўсяго, што было з гэтым звязана, яна мела моцны, так бы мовіць, «імперскі» элемент, які прадугледжвае не проста задавальненне іншых сацыяльных патрэбаў, але яшчэ і рэгіональны палітычны проект. Гэта вельмі адчувалася ў афіцыйных прамовах, тэкстах, палітычных метафараах, кшталту «славянская цывілізацыя», «руская цывілізацыя», «сутыкненне Еўразіі з Захадам» і г. д. Гэтая «імперскасць» знікае толькі недзе ў 2001 годзе, толькі пасля гэтага дзяржава стала «чыста» сацыяльнай. А да гэтага пэўныя элементы ўтопіі, вельмі такой радыкализаванай ўтопіі, існавалі не менш за шэсць гадоў.

I. Б.: Можа быць, хадзя, шчыра кажучы, ён знік у той момант, калі прадукцыя «Гарызонта» перакрочыла межы славянскага свету. Гэта значыць, тады ідэалогія адразу стала ўсходненеўрапейскай, а не ўсходнеславянскай. Мне здаецца, што ўвесь гэты імперскі, ці глабальны, камп'ютент — гэта выключна функцыя, як сказаў бы Шаўцоў, развіцця буйной прамысловасці, якая няўхільна ідзе да пераўтварэння ў транснацыянальныя кампаніі. У гэтым сэнсе, калі б у нас не было ў краіне «Гарызонта», «БелАЗ», то сядзелі б усе ціхі і не думалі б пра ўсходнеславянскае, славянскае ці ўсходненеўрапейскае лідэрства / братэрства, ніхто б не змагаўся з Амерыкай, не было б амбасадаў у Іране ды Іраку. Насамрэч, некаторыя рэчы, якія пагрозліва выглядаюць у плане ідэалагічным, могуць быць растлумачаныя як функцыя чиста эканамічнай экспансіі. Адбываецца эканамізацыя знешніх палітыкі. Праўда, бывае, што на БТ пару чалавек пачынаюць змагацца з Амерыкай альбо з Латвіяй на поўным сур'ёзе.

А. К.: Так. Ёсць такі цікавы феномен таго, што ў краінах нашага рэгіёна ідэалагічны злом

адбыўся прыкладна ў гэты час. Нягледзячы на тое, што мелі месца абсолютна розныя сацыяльныя і палітычныя сістэмы.

I. Б.: Я думаю, што праста ў гэты час краіны выйшлі з рэгіональнага кантэксту ў глобальны. Я нават больш скажу, я не ўпэўнены, але ёсць такое падазрэнне, што, як, паводле Станішкіс, камуністы ажыццяўлі пераход у іншыя партфелі, у іншыя пазіцыі, так пачынаючы з 2000–2001 гадоў гэты сацыяльны рэжым рыхтуе для сябе пераход у іншыя месцы.

Ю. Ч.: Вы лічыце, што з цягам часу кіраўнічая эліта можа пайсці на радыкальную змену існага палітычнага і эканамічнага раскладу?

I. Б.: Я думаю, што такое магчыма, але іншая рэч — тое, што наменклатура рэвалюцыі не рыхтуе. Проста тут могуць супасці ідэалістычныя памкненні інтэлектуалаў і выключаных палітыкаў, якія, са свайго боку, будуць перакананыя, што, змагаючыся за свабоду, рыхтуюць рэвалюцыю, што за імі пойдзе ўвесы народ. І ўся гэтая рыторыка мусіць супасці па фазе з пераходам наменклатуры, усёй сістэмы на новую легітымацыю. Праз два дні пасля перамогі беларускай рэвалюцыі ўсе радасна будуць пляскаць у ладкі, але пры гэтым зразумеюць, што ўласнасць усё роўна ў руках тых, у каго яна была і да гэтага, толькі з іншай легітымнасцю.

Ю. Ч.: А можна сказаць, што ва Украіне гэта якраз зараз і адбылося? Махавікі рэвалюцыйнасці інтэлігенцыі, часткі алігархаў, народа на вуліцы супалі — і атрымаўся такі рэзултант.

I. Б.: Было такое ўражанне, што ва Украіне супалі тры фазы, тры праекты, гэта падобна на тое, што было ў Беларусі 1994 года. Дастаткова магутны папулісцкі проект, у аснове сваёй сацыяльны, пратэст супраць алігархічнай сітуацыі ва Украіне. Без такой незадаволенасці, без адчування, што ўсіх падманулі, не выйшла б на вуліцу столькі народу. З другога боку, незадаволенасць малой алігархіі, «прыгнечанай» вялікай алігархіяй. Усе апазіцыйныя палітыкі ва Украіне — не бедныя людзі, зусім не бедныя. Гэта не беларуская апазіцыя. Ну і, натуральна, трэцяя фаза — жаданне інтэлектуалаў перамяніць вектар украінскага развіцця ў бок Еўропы. І вось, з аднаго боку, легітымацыя дэмакратыі Еўропы — верхні ўзровень, з другога боку — узровень рэальны эканомікі, плюс «народная рэвалюцыя».

Ю. Ч.: У звязку з гэтым такая тэза: шэраг рэвалюцыяў у нашым рэгіёне — гэта ёсць

³ Андрэй Казакевіч. Беларуская сістэма: марфалёгія, фізіялогія, генэалёгія // ARCHE. 2004. № 4.

**сведчаннем канвеернай вытворчасці рэвалю-
цыяў?**

I. Б.: Цяжка нават сказаць. Але я думаю, што з тэорый канвеернай вытворчасці рэвалюцыяў я б не пагадзіўся. Гэта трэба мець занадта добрае меркаванне пра амерыканскіх экспертаў і экспертыную веду ўвогуле. Нават тыя рэсурсы, якія ўкладаліся замежнымі фундацыямі для дапамогі пераўтварэнням, несувимерныя з тымі грашымі, якія хадзілі ў краіне самі па сабе, удзельнічалі ў палітычнай барацьбе. Заходняя падтрымка працавала пераважна на адзін слой інтэлектуалаў, якія спрабавалі павярнуць развіццё краіны на еўрапейскі вектар. Прымусіць пісаць Цімашэнка заяўкі на грант — тое самае, што прымусіць Беразоўскага прасіць грошы ў Сораса, — гэта неразумна.

A. К.: Ну і апошняе пытанне, у звязку з гэтым. Калі ўзяць увогуле пазіцыю інтэлектуала ў сучасным палітычным працэсе — ці павінен ён быць уключаны ў палітычныя працэсы, ці павінен быць збоку, ці займаць выключна крытычную пазіцыю, можа, нейкую іншую?

I. Б.: Я думаю, ён можа рабіць усё пералічанае, толькі з адной умовай — калі ён гэта рабіць

рэфлексіўна. Інтэлектуал павінен займаць рэфлексіўную пазіцыю, поўнасцю ўсведамляць тое, што рабіць. Тады ён мае права і ўдзельнічаць, і планаваць, быць заангажаваным і, наадварот, на зіраць за развіццём падзеяў з пазіцыі выключнага назіральніка. Рабіць вівісекцыі, скажам, і здзекавацца з гэтага ўсяго, і выкрываць, і справа, і злева, і зверху, і знізу, і з перспектывы марсіянскай цывілізацыі. Мне здаецца, чаго ўжо хопіць інтэлектуалам — дык гэта ружовага самападману. Выходзіць «воплощеннай укоризною» перад усімі і падманваць і сябе, і ўсіх астатніх. З іншага боку, вельмі лёгка сказаць, што задача інтэлектуала — гэта стаяць ля акна з такой падзорнай трубой, углядзіцца і фіксаваць дэталі. Такой раскошы, я думаю, у сучасным грамадстве інтэлектуал не мае, усе так ці інакш уключаныя ў сацыяльныя ды палітычныя працэсы. Нават тыя, хто працуе ў акадэмічнай сферы. На жаль, традыцыйная аўтапномнасць пэўных сфераў інтэлектуальнай работы, такіх як універсітэты, акадэміі, я думаю, ужо мінула. Усе яны так альбо інакш уключаныя ў палітыку праз *палітыку веды*. И больш за тое — традыцыйная палітыка навучылася ўлічваць у сваіх раскладах і гэты фактар таксама.